

**РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ
ВІЗАВАЯ АНКЕТА**

**REPUBLIKA BĚLORUSKO
ŽÁDOST O VYSTAVENÍ VÍZA**

1. Прозвішча/ Příjmení TUMOVÁ		4. Пол/ Pohlaví <input type="checkbox"/> мужчынскі/ muž <input checked="" type="checkbox"/> жаночы/ žena																																							
2. Імя/ Jméno Maria																																									
3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/ Jiná příjmení, jména, včetně jména za svobodna IVANOVA																																									
5. Дата нараджэння/ Datum narození <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>9</td><td>7</td><td>6</td></tr> <tr><td>den</td><td>měsíc</td><td colspan="4"></td><td>rok</td><td></td></tr> </table>		0	1	0	1	1	9	7	6	den	měsíc					rok		6. Месца нараджэння/ Místo narození краіна/ země BLR горад/ město Borisov вобласць(раён)/ okres Minsk																							
0	1	0	1	1	9	7	6																																		
den	měsíc					rok																																			
7. Цяперашняе Грамадзянства(ы)/ Státní příslušnost ČR Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), назавіце грамадзянства(ы), якія былі ў Вас раней, і вызначце дату(ы) яго(іх) змены / V případě změny občanství uveďte dřívější občanství a datum změny občanství BLR, 06.04.2008																																									
8. Тып пашпарта/ Druh pasu <input checked="" type="checkbox"/> звычайны/ cestovní <input type="checkbox"/> дыпламатычны/ diplomatický <input type="checkbox"/> службовы/ služební <input type="checkbox"/> іншы дакумент/ jiný doklad:		9. Нумар пашпарта/ Číslo pasu 23456789 10. Кім выдадзены/ Vydán kým MU Praha-4 11. Дзе выдадзены/ Místo vydání Praha-4																																							
		12. Дата выдачы/ Datum vydání <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>9</td></tr> <tr><td>den</td><td>měsíc</td><td colspan="4"></td><td>rok</td><td></td></tr> </table>		0	1	0	1	2	0	0	9	den	měsíc					rok																							
0	1	0	1	2	0	0	9																																		
den	měsíc					rok																																			
		13. Тэрмін дзеяння/ Platnost do <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>9</td></tr> <tr><td>den</td><td>měsíc</td><td colspan="4"></td><td>rok</td><td></td></tr> </table>		0	1	0	1	2	0	1	9	den	měsíc					rok																							
0	1	0	1	2	0	1	9																																		
den	měsíc					rok																																			
14. Адрас сталлага месца жыхарства/ Adresa trvalého pobytu краіна/ země ČR вобласць(раён)/ okres горад/ město (obec) Praha вуліца/ ulice Jungmanova нумар дома/ číslo domu 2345/9 нумар квартэры/ číslo bytu нумар тэлефона/ telefonní číslo 776123456 e-mail mivanova@tut.by																																									
15. Месца працы і службовы адрас/ Místo a adresa zaměstnání прадпрыемства/ podnik Bohemia s.r.o. пасада/ vykonávaná funkce účetní краіна/ země ČR вобласць(раён)/ okres горад/ město (obec) Praha вуліца/ ulice Poupětova нумар дома/ číslo domu 456/7 нумар тэлефона/ telefonní číslo 256685321																																									
16. Тып візы/ Druh víza <input checked="" type="checkbox"/> індывідуальная/ individuální <input type="checkbox"/> групавая/ skupinové		17. Катэгорыя візы/ Kategorie víza <input type="checkbox"/> транзітная/ tranzitní <input checked="" type="checkbox"/> кароткачасовая/ krátkodobé <input type="checkbox"/> доўгатэрміновая/ dlouhodobé																																							
		18. Колькасць уездаў/ Počet vstupů <input checked="" type="checkbox"/> аднаразовая/ jeden vstup <input type="checkbox"/> двухразовая/ dva vstupy <input type="checkbox"/> шматразовая/ multivstupní																																							
19. Тэрмін дзеяння візы/ Doba platnosti víza з/ od <table border="1"><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>8</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>den</td><td>měsíc</td><td colspan="4"></td><td>rok</td><td></td></tr></table> па/ do <table border="1"><tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>8</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>den</td><td>měsíc</td><td colspan="4"></td><td>rok</td><td></td></tr></table> на тэрмін знаходжання/ на dobu <table border="1"><tr><td></td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="3">сутак/ dnů</td></tr></table>				0	1	0	8	2	0	1	1	den	měsíc					rok		2	0	0	8	2	0	1	1	den	měsíc					rok			1	2	сутак/ dnů		
0	1	0	8	2	0	1	1																																		
den	měsíc					rok																																			
2	0	0	8	2	0	1	1																																		
den	měsíc					rok																																			
	1	2																																							
сутак/ dnů																																									
20. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/ Název zvací organizace, jméno osoby, na jejíž pozvání se cesta koná Ivanov Ivan Ivanovič																																									
21. Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/ Adresa zvací organizace nebo osoby вобласць/ okres горад/ město Minsk вуліца/ ulice Meleža нумар дома/ číslo domu 18 нумар квартэры/ číslo bytu 245 нумар тэлефона/ telefonní číslo +375172123456 нумар факса/ faxové číslo e-mail																																									
22. Адрас знаходжання ў Беларусі/ Předpokládaná adresa pobytu v Bělorusku вобласць/ okres горад/ město Minsk вуліца/ ulice Meleža нумар дома/ číslo domu 18 нумар квартэры/ číslo bytu 245 гасцініца/ hotel																																									
23. Падрабязнае тлумачэнне мэты візіту/ Účel návštěvy (podrobně) návštěva rodičů																																									

Фотаздымак/ Foto

**Службовыя адзнакі/
Služební záznamy**

Дата звароту:

Падставы:

- сапраўдны пашпарт
- візавая падтрымка
- фінансавыя сродкі
- страхоўка
- інтэр'ю

Рашэнне по звароту:

- ад
- станоўчае
- адмоўнае

Тып візы:

- В
- С
- D

Кратнасць візы:

- 1
- 2
- шм

Мэта візіту:

- транзіт
- дзелавыя стасункі
- удзел у спартыўных/ культурных мерапрыемствах
- прэса
- гуманітарная
- рэлігійныя стасункі
- з правам працы па найму
- турызм
- на вучобу
- прыватная
- наведванне месцаў пахавання
- на сталае жыхарства
- службовая
- дыпламатычная

Віза:

№

Сапраўдная:

з

па

24. Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь/ Zda jste byl(a) někdy dříve v Bělorusku
 так/ апо не/ не
калі так, вызначце тэрмін, месцы і мэту апошняга візіту/ pokud ano, uveďte dobu, místo a účel předchozí návštěvy
з/ od **1976** па/ do **2001** дзе/ kde **Borisov** мэта візіту/ cíl cesty **trvalý pobyt**

25. Папярэднія візіты ў Рэспубліку Беларусь на працягу бягучага году/ Předchozí návštěvy Běloruské republiky během tohoto roku
1) з/ od **01.01.2011** па/ do **07.01.2011** 4) з/ od па/ do
2) з/ od па/ do 5) з/ od па/ do
3) з/ od па/ do 6) з/ od па/ do

26. Ці было Вам калі-небудзь адмоўлена ў беларускай візе альбо віза была анулявана/ Zda Vám bylo někdy zrušeno vízum do Běloruska
 так/ апо не/ не
калі так, вызначце дату/ pokud ano, uveďte datum

27. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/ Zda bylo proti Vám někdy vedeno trestní stíhání za porušení běloruských zákonů
 так/ апо не/ не
калі так, вызначце калі/ pokud ano, uveďte kdy і дзе/ a kde

Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв'ю з консульскім работнікам/ Pozitivní odpověď na otázku neznamená automatické zamítnutí víza, ale v tomto případě je nutná vaše osobní přítomnost pro konzultace s konzulárním úředníkem

28. Ці былі Вы калі-небудзь дэпартаваны з якой-небудзь краіны/ Zda jste byl(a) někdy vyhoštěn(a) z nějaké země
 так/ апо не/ не
калі так, вызначце калі/ pokud ano, uveďte kdy і з якой краіны / a z jaké země

29. Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/ Dopravní prostředek pro vstup do Běloruska
auto

30. Маршрут руху/ Trasa cesty
Praha - Brest - Borisov

31. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/ Prostředky zajišťující pobyt v Bělorusku
 наяўныя сродкі/ hotovost банкаўскія чэкі/ bankovní šeky
 крэдытныя карткі/ kreditní karty зваротны білет/ zpáteční jízdenka
 дарожныя чэкі/ cestovní šeky пражыванне/ ubytování

32. Звесткі аб медыцынскай страхоўцы/ Udaje o zdravotním pojištění
страховая арганізацыя/ pojišťovna
страховы поліс/ pojištění: нумар/ číslo
сапраўдны з/ platné od do/ until

33. Сямейнае становішча/ Rodinný stav
 знаходжуся ў шлюбе/ ženatý (vdaná) не знаходжуся ў шлюбе/ svobodný(á) разведзены(а)/ rozvedený(á) удавец (удава)/ vdovec (vdova)

34. Прозвішча мужа(жонкі)/ Příjmení manžela(ky)
TUMA

35. Прозвішча мужа(жонкі) пры нараджэнні/ Příjmení manžela(ky) za svobodna
.....

36. Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/ Křestní jméno, případně jiná jména manžela(ky)
Vaclav

37. Грамадзянства(ы) мужа(жонкі)/ Státní příslušnost manžela(ky)
ČR

38. Дата нараджэння мужа(жонкі)/ Datum narození manžela(ky)

0	1	0	1	1	9	7	1
den		měsíc		rok			

39. Месца нараджэння мужа (жонкі)/ místo narození manžela(ky)
краіна/ země **ČR** горад/ město **Teplice**
вобласць(раён)/ okres

40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце табліцу/ Udaje o dětech cestujících společně a zapsaných v pasu

Прозвішча / Příjmení	Імя / Křestní jméno	Дата і месца нараджэння / Datum a místo narození
-		
-		
-		

41. Дэкларацыя/ Prohlášení
я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы./
prohlašuji, že údaje uvedené v tomto dotazníku jsou úplné a správné. Jsem si vědom(a) toho že uvedení chybných údajů nebo nepředložení nezbytných dokumentů může vést k zamítnutí žádosti o vstupní vízum do Běloruska. Rovněž jsem poučen(a) o tom, že pokud budou nějaké údaje shledány nepravdivými, může dojít v libovolném okamžiku ke zrušení víza. Zavazuji se, že ohlásím pobyt v Bělorusku příslušným orgánům a opustím území Běloruska nejpozději poslední den platnosti uděleného víza.

42. Асабісты подпіс/ Podpis

43. Дата падпісання/ Datum

2	9	0	7	2	0	1	1
den		měsíc		rok			